

# ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК І МЕНСКАГА АБКМА КП(б)Б

№ 269 (6245) | 22 лістапада 1938 г., аўторак | ЦАНА 10 КАП.

## УЗБРОЇЦЬ КАЛГАСНІКАЎ АГРАТЭХНІЧНЫМІ ВЕДАМІ

Перамогі сацыялістычнага земляробства стварылі вялікія магчымасці для прымянення ўсіх дасягненняў навукі і тэхнікі. Агрэтычнае навука знаходзіць самае шырокае распаўсюджванне на калгасных палках. Стаханавы сацыялістычны палёў унеслі ў аграрна-навуку навуку многа новага. Яны наглядна паказалі, што толькі ва ўмовах сацыялістычнага гаспадаркі можна атрымаць небывала высокія і ўстойлівыя ўраджай.

Старой дарэволюцыйнай вёсцы, прыгнетанам царскага, памешчыка і кулака аб'ядоленому сялянству было, вразумела, не да агрэхнікі. Ды аб якім прымяненні аграрнаўкі магла ішці гутарка пры наяўнасці вузкіх агульнанавуковых палёў, пры стэхніцы сажі і лапаты! Аграрны налічваліся ў вёсцы адзінакі, але і яны знаходзіліся на службе ў памешчыкаў, кулакоў.

Тое, аб чым і марыць не мог працоўны сялян царскай Расіі, тое, што было не па плячу аднаасобніку, аказалася магчымым і стала сапраўднасцю ў калгаснай вёсцы. Скарыстоўваючы багатыя прыродныя сельскагаспадарчыя машыны, добра сумелі працуаць на калгасных палках, уперна авалодаваючы агрэхніку, савешка сялянства паказала ўзоры бліскавай работы за ажыццяўлення леауна таварыша Сталіна аб 7—8 мільярдах пудоў хлеба, за рост заможнасці калгаснай вёскі.

У нашай краіне вялікі размах падрыхтоўкі спецыялістаў для сельскай гаспадаркі. Толькі за годз дзвух сталінскіх пяцігодак выхаваліся сельскагаспадарчыя навуцальныя ўстанавы выпустылі 68 тысяч спецыялістаў па ўсіх галінах сельскагаспадарчай вытворчасці і 140 тысяч спецыялістаў сярэдняй кваліфікацыі — агрэхніку, вэхтэхніку, землеупарадкаўку і т. д.

За годз існавання калгаснага ладу савешная аграрна-навука заваявала вялікія перамогі. Толькі ў Савецкім Саюзе атрымана поўнае прымяненне і шырокае прымяненне вучэньне вялікіх вучоных Дарына, Мічурына.

Рост стаханавскага руху ў вёсцы ў рашаючай ступені залежыць ад усваення калгаснікамі асновы перадавой агрэхнікі. Без авалодання агрэхнікай, без авасянення машыны не можа быць стаханавскага руху, нельга заваяваць высокія ўраджай. І таму барацьба за самае шырокае распаўсюджванне і прымяненне перадавой агрэхнікі, за аграрна-навуцкі пісьменнасць калгаснікаў — аднаважнейшая задача ў барацьбе за далейшы рост ураджайнасці сацыялістычных палёў.

Зусім не выпадкова польскія ішпінны, якія ў сёў час арудавалі ў зямельных органах рэспублікі, усляк разважалі работу па падрыхтоўцы кадры масавых кваліфікацыі, зрывалі агрэхніцкую вучобу ў калгасах.

Астаўша, аднак, неавразумелым, чаму Наркамзем БССР і зараз прыяўляе абавязуючы багавейнасць у пытаннях аграрна-навуцкай і вэхтэхнічнай вучобы ў калгасах. Наркамзем канчаткова самаўхіліўся ад гэтага вэжнейшага ўчастка работы. Яго дронаму прыкладу, на жаль, паследвалі абласныя і раённыя зямельныя аддзелы. У рэзультате, ганебна зрываецца масавая агрэхнічная вучоба, якая павінна была ахапіць сотні тысяч калгаснікаў рэспублікі і дапамагчы ім авалодаць аграрна-навуцкай навукай.

У чым жа справа? Чаму такая бездапаможнасць? Можна, яма людзей, якім можна было б дэрочыць выкладанне агрэхнікі ў калгасах? Не, няпраўда. Такія людзі ёсьць у кожным раёне. У сістэме аднаго толькі Наркамзема прапуе 830 аграромаў, 537 вэхтэхнікаў, 174 ветэрачы. Толькі за 1937 год выпущана 545 ветэрынарых фельчараў. А колькі яшчэ ёсьць настаўнікаў, якія могуць быць прыгнуты да гэтай работы! Гэтыя таварышы ў сёў масе адданы калгаснаму ладу, гараць жадааннем дапамагчы калгаснікам.

Значыць, справа не ў «аб'ектыўных» прычынах, на якія велікі часта і ахвотна спавяляюцца ў Наркамземе рэспублікі, а ў тым, што тут забылі аб сваім прамым абавязку ўзбройваць калгаснікаў агрэхнікай.

Каб узяць сабе парочнасць стылю работы Наркамзема на гэтым участку, дастаткова прыглядзецца да таго, як Наркамзем узнацьвае работу па падрыхтоўцы кадры масавых

кваліфікацыі праз раённыя калгасныя школы і роённыя курсы. У мінулым годзе паводле плана трэба было падрыхтаваць 2.550 брыгадзіраў па палёвосту і 8.120 заглядчыкаў жывёлагадоўчыні фермамі. Падрыхтавана-я толькі 1.500 палёволаў і 1.170 жывёлагадоўцаў. Наогул-жа план падрыхтоўкі кадры масавых кваліфікацыі па сістэме Наркамзема быў выканан на 28 проц. Замоц 42.808 чалавек, падрыхтавана 11.930 чалавек.

Можна было чакаць, што гэты прарый прымусяць Наркамзем аломіцца. Аднак, у Наркамземе нічога не змянілася, палітычныя вывады не зроблены. Больш таго, калі ў мінулым годзе план выпуску з раённых калгасных школ быў выканан на 68 проц., то ў гэтым годзе план укамплектавання школ выканан толькі на 42 проц. А між тым, дзяржаўныя асігнаванні на падрыхтоўку кадры ў 1938 годзе па Наркамзему БССР складоць 21.600 тыс. руб.

Але аднымі толькі раённымі калгаснымі школамі і школамі механізатарскіх кадры, — нават пры добрай настаноўцы іх работы, — ні ў якім разе не можа быць канчаткова вырашана задача ўздыму тэхнічнага і агрэхнічнага ўароўня сельскагаспадарчых кадры, не можа быць вырашана задача ўзбраення шырокіх мас калгаснікаў аграрна-навуцкімі і вэхтэхнічнымі ведамі. Асёне-зімовы перыяд павінен быць максімальна скарыстан для перападрыхтоўкі кадры масавых кваліфікацыі праз роённыя кароткатэрміновыя курсы пры машына-трактарных станцыях, і асабліва праз сістэму аграрна-навуцкай вучобы непасрэдна ў калгасах без адрыўу людзей ад вытворчасці.

У мінулыя зіму ў некаторых калгасах існавалі агрэхнічныя гурткі. Налічваліся яны адзінакі. Зямельныя органы імі не кіравалі, метадычнай дапамогі яны не атрымлівалі. Якасьці іх работы была велікі нізкая, правальна бесістэмна. Не было вучобных планаў і праграм. Такім чынам, асобныя аграрныя, якія па сваёй асаблівасці ішчытаўне арганізавалі гурткі, поўнасьцю былі прадастаўлены самім сабе. Летам гэтыя гурткі поўнасьцю спынілі сваё існаванне. Такое самагужыштва і бесістэмнасьць не маглі забяспечыць колькі-небудзь добракаснай работы гурткоў.

Аднак і па гэты час Наркамзем літаральна нічога не зрабіў, каб не дапусціць летанай практыкі. Аграрна-навуцкая агрэхнічная вучоба калгаснікаў ніхто ў наркамземе не займаецца і па гэты час. Спытаецца, напрыклад, у старшых аграромаў вяртновага і ільінаўскага ўпраўленняў Наркамзема Т. Лядоўска і Яраніава, што робіцца ў калгасах па агрэхнічнай вучобе. Нічога яны не адказваюць, бо гэтым пытаннем ніколі не займаўся. Наогул жа ў вытворчых ўпраўленнях Наркамзема кучмыч школьныя настроі, — што прынятым падрыхтоўкі масавых кваліфікацыі павінен займацца толькі аддзел кадры. Апошні не ўкамплектаваны кваліфікацыйнымі работнікамі і ў сваю чаргу спадзяецца на вытворчыя ўпраўленні.

Пара пакочыць з такой нягоднай практыкай. Пара па-большавіцку ўзяцца за ўзбраенне калгаснікаў аграрна-навуцкімі і вэхтэхнічнымі ведамі. Але віна не аднаго толькі Наркамзема. Не адны толькі зямельныя работнікі павіны несьці адказнасць за ўкараенне аграрнаўкі на вёсцы. Ім на дапамогу абавязаны прысці партыйныя і савешныя арганізацыі. Нельга прызаць нармальным такі факт, калі раёнвыканкомы не цікавяцца аграрнаўбай, не займаюцца падрыхтоўкай кадры масавых кваліфікацыі для калгасаў, не дапамагаюць ва ўкамплектаванні калгасных школ, курсаў, гурткоў і т. д.

Толькі агульным намаганнем зямельных органаў, партыйных і савешных арганізацый можна будзе рашуча палепшыць работу па ўзбраенню калгаснікаў аграрна-навуцкімі ведамі. Прадстаць найважлиўшая работа. Не абходна заваяваць усе матчы масці, палкам скарыстаць аграромаў, вэхтэхнікаў, ветэрачоў, настаўнікаў і т. д.

Асабліва важна скарыстаць вопыт стаханавцаў. Гэты вопыт павінен быць падкладзены аснову агрэхнічнай вучобы. На вучобны масы калгаснікаў прыёмам стаханавскай агрэхнікі — вась у чым задача.

## У ЦК ВКП(б)

ЦК ВКП(б) паставяві аб'яднаць аддзел прапаганды і агітацыі ЦК ВКП(б) і аддзел друку ЦК ВКП(б) у аднаі аддзел прапаганды і агітацыі (вуснай і друкаванай).

Загадчыкам аддзела прапаганды і агітацыі ЦК ВКП(б) назначан тав. Жданав А. А.

## ПАВЕДАМЛЕННЕ

25 лістапада, у 12 гадзін дня, у ДOME партыі (важлівае зале) адбудзецца пленум Менскага абкома КП(б)Б.

Сакратар Менабкома КП(б)Б А. МАТВЕЕВ.

# С Е Н Н Я Ў Н У М А Р Ы

У ЦК ВКП(б). ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ: Навуцальныя вывучаючы гісторыю ВКП(б). Што такое метафізіка? А. С. Якута — Індывідуальная кансультацыя. А. Золтаў — Маладая армейскія большавікі. АРТЫКУЛЫ: З. Ансельрод, Г. Намянецкі — Класік аўраўскай літаратуры.

Я. Прымічоў — Настаўніца. Рэспубліканская нарада тарфянікаў. На пленуме Менскага горсовета. МАЛЕНЬКІ ФЕЛЬЕТОН: С. Краўцоў — Без паганіны. Міжнародны шахматны турнір. Письмы ў рэдакцыю.

ЗА РУБЯЖОМ! Грандыёзны мітынг у Парыжы. Зварот да Даладэ прадстаўнікоў французскай інтэлігенцыі. На сесі чэхаславацкага парламента. Фашысцкі тэрор у Судэцкай вобласці. На франтах у Іспаніі. Ваенныя дзеянні ў Кітаі. Паўстанне ў япон-манчжурскіх войсках.

## ГРАНДЫЁЗНЫ МІТЫНГ У ПАРЫЖЫ

ПАРЫЖ, 20 лістапада. (ТАСС). У Парыжы на Зімовым вэлароэме адбыўся грандыёзны мітынг, арганізаваны комуністычнай партыяй у гонар вярнуўшыхся з рэспубліканскай Іспаніі байцоў інтэрнацыянальных брыгад. На мітынг прысутчыла больш 30 тысяч працоўных, якія сустраці бурнымі авачыямі байцоў інтэрнацыянальных брыгад. Паўдленне на мітынг Андрэ Марці і раненых байцоў было спаткана сязваннем «Марсельскай» і «Інтэрнацыянальнай». Мітынг адначасова з'явіўся рэакцыя пратэстам мас супроць надзвычайных дэкрэтаў урада Даладэ.

Марсель Капан выступіў з прамовай, выкрываючай намеры ўдзельнікаў монкенскага пагаднення ператварыць Іспанію ў другую Чэхаславакію.

Выступіўшы з прамовай Андрэ Марці ўказаў на гераічны прыклад барацьбы іспанскага народа, адзначыўшы, што верным сродкам вырагавання Іспанскай рэспублікі з'яўляецца адліства паміж сацыялістамі і комуністамі, які гэта ажыццяўлена ў рэспубліканскай Іспаніі ў працэсе сумеснай барацьбы супроць міжнароднага фашызма.

Удзельнікі мітынга, стоячы, прынялі ўрачыстую клятву ўсімі сродкамі перашкодзіць удзельніцтву рэспубліканскай Іспаніі; узмацніць практычную дапамогу рэспубліканскай Іспаніі шляхам адпраўкі ёй прадуктаў, вопраткі і медыкаментаў. Удзельнікі мітынга далі абяцанне татсама ўсімі сіламі змагацца за адмену надзвычайных дэкрэтаў, уведзеных французскім урадам, і вёсці барацьбу за стварэнне такога ўрада, які адпавядаў бы жадаанням народа.

Удзельнікі мітынга, стоячы, прынялі ўрачыстую клятву ўсімі сродкамі перашкодзіць удзельніцтву рэспубліканскай Іспаніі; узмацніць практычную дапамогу рэспубліканскай Іспаніі шляхам адпраўкі ёй прадуктаў, вопраткі і медыкаментаў. Удзельнікі мітынга далі абяцанне татсама ўсімі сіламі змагацца за адмену надзвычайных дэкрэтаў, уведзеных французскім урадам, і вёсці барацьбу за стварэнне такога ўрада, які адпавядаў бы жадаанням народа.

## ЗВАРОТ ДА ДАЛАДЭ ПРАДСТАЎНІКОЎ ФРАНЦУЗСКОЙ ІНТЭЛІГЕНЦЫІ

ПАРЫЖ, 20 лістапада. (ТАСС). Значная група французскіх палітычных і грамадскіх дзеячоў, прадстаўнікоў навуковага і літаратурнага свету накіравала Даладэ зварот, у якім гаворыцца, што «рананне іспанскага рэспубліканскага ўрада аб поўным адкіненні ішпазёмных добраахвотнікаў, прынятае без усякіх умоў і неадкладна ажыццяўленае, з'яўляецца найбольш правільным шляхам быстрага рашэння

іспанскай праблемы. Мы лічым неабходным поўнае адкіненне з Іспаніі ў бліжэйшы тэрмін і без усякіх умоў усіх ішпазёмных салдат, тэхнікаў і спецыялістаў, якія знаходзяцца на службе ў генерала Франка. Мы лічым, што гэта адкіненне не павінна паслужыць прадлогам да прадстаўлення якіх-небудзь кампенсацый, якія могуць пашкодзіць ішпазёмам міру і бевалааснасці Францыі.

## НА СЕСІ ЧЭХАСЛАВАЦКАГА ПАРЛАМЕНТА

ПРАГА, 20 лістапада. (ТАСС). Прыняты чэхаславацкім парламентам законнапракты аб аўтаноміі Славакіі і Закарпацкай Украіны некалькі адрыўнаўцаў ад першапачаткова ўнесенага праектаў. У адноснах славацкага з'яўлення амены датычна галоўным чынам пытанню аб ужыванні чэшскай мовы ў Славакіі. Адзінай дзяржаўнай мовай у Славакіі ўстаноўлена славацкая. Ужыванне чэшскай мовы ў зносінах з дзяржаўнымі ўстановамі дазваляецца толькі асобам чэшскай нацыянальнасці.

Канчаткова ўстаноўлена, што агульнадзяржаўнымі органамі ўсіх трох аўтаномных частак Чэхаславакіі — Чэхіі, Славакіі і Закарпацкай Украіны — з'яўляюцца, апроч прэзідэнта, міністарствы — замежных спраў, ваеннае, пшпыху аносі і фінансаў (толькі па лініі кіравання дзяржаўнымі даўгамі). Агульнарэспубліканскага міністарства — эканамічнай рэканструкцыі. У закон аб аўтаноміі Закарпацкай Украіны павінна старая назва вобласці — Падкарпацкая Русь.

## Фашысцкі тэрор у Судэцкай вобласці

ПРАГА, 21 лістапада. (ТАСС). У сувязі з падрыхтоўкай да «выбару» ў германскі «рэйхстаг» ад Судэцкай вобласці (4 снежня), там пачалася новая хваля масавых аршыштаў антыфашыстаў. У горадзе Чэска Ліпа аршыштаўна 70 чалавек. Масавыя аршышты праведзены татсама ў гарадах Лейтмерш, Моспе, Крумлаве і ў іншых. Лёс многіх аршыштаўных невядомы. У лесе, недалёка ад Валары, трэцяга дня знойдзены труп былога старшыні аргуровай арганізацыі сацыял-дэмакратаў Фішара. Другі сацыял-дэмакратаўны актывіст — Дзілігер спакочны жыцьці са-

магуствам. Аб розне самагубстваў паведамыюць з роённа раёнаў Судэцкай вобласці. Адначасова паведамыюцца аб новых выступленнях рабочых супроць самавольстваў фашысцкіх улад і падрыхтоўцы. Гэтымі днямі ў горадзе Лейтмершы рабочыя машынабулаўнікаў заводу накіравалі дэпутацыю да адміністрацыі з патрабаваннем павысіць зарплату. Пасля адмаўлення адміністрацыі задавоціць патрабаванне рабочых, якія аб'явілі стачку; сярод рабочых праведзены аршышты.

## ДА НАДЫХОДЗЯЧЫХ ВЯБАРАЎ ПРЭЗІДЭНТА ЧЭХАСЛАВАКІІ

ПРАГА, 21 лістапада. (ТАСС). Як паведамыць з паіфармаваных крыніц, выбары новага прэзідэнта Чэхаславакіі адбудуцца ў бліжэйшыя дні. Маркуш, што прэзідэнт будзе выбран толькі на тры месяцы, г. зн. на перыяд распрацоўкі і прыняцця новай канстытуцыі. Пасля гэтага будзе выбран пастаянны прэзідэнт. На пост часовага

паведамыць. Аб розне самагубстваў паведамыюць з роённа раёнаў Судэцкай вобласці. Адначасова паведамыюцца аб новых выступленнях рабочых супроць самавольстваў фашысцкіх улад і падрыхтоўцы. Гэтымі днямі ў горадзе Лейтмершы рабочыя машынабулаўнікаў заводу накіравалі дэпутацыю да адміністрацыі з патрабаваннем павысіць зарплату. Пасля адмаўлення адміністрацыі задавоціць патрабаванне рабочых, якія аб'явілі стачку; сярод рабочых праведзены аршышты.

## НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

Як паведамыцца ў адрыўнаўцаў зводкі іспанскага міністарства абароны, 20 лістапада на ўсходнім фронце інтэрвенты прадэўжалі атакі на пазіцыі рэспубліканцаў на правым беразе ракі Сегра. Інтэрвенты некалькі прасунуліся наперад. Рэспубліканская авіяцыя зрабіла некалькі рэйдаў, з поспехам абстраляўшы з кулямэтаў скаплены войск раціўніка.

19 лістапада авіяцыя інтэрвентаў зрабіла налёт на Пасабланка (на поўдні Іспаніі). Адна з бомб, разарваўшыся палізу газасова, засыпала ўваход Загінула 14 чалавек. Фашысцкія самалёты абстралялі татсама пасажырскае поезд за 40 км. на паўночны ўсход ад Пасабланка, Забіты 4 пасажыры. (ТАСС).

## Ваенныя дзеянні ў Кітаі

У ПАУДНЕВЫМ КІТАІ Кітайскія войскі развіваюць контрнаступленне на Кантон у 4-х напрамках. Як паведамыць газета «Даваанбао», перадавыя ўдарныя атрады кітайскіх войск палышлі да Кантона на адлегласць 3—4 кіламетраў. У раёне прыгранічнай станцыі Хуанша адбываюцца жорсткія баі. Кітайскія артылерыя ўварвалі японскія ваенныя поезд, грузаўныя ваенныя снаражэнне, 60 японскіх салдат забіта і ранена.

За апошнія некалькі дзён у баях забіта 4.000 японскіх салдат і 2.000 уятаў у палон. Кітайцы захапілі 200 японскіх кулямэтаў і 6.000 артылерыйскіх снарадаў. У ПАУНОЧНЫМ КІТАІ 18 лістапада на заходнім адрэзку чыгуны Даокоу—Цінхуа (у паўночнай частцы правінцы Хэнань) партызаны ўварвалі японскія ваенныя поезд, грузаўныя ваенныя снаражэнне, 60 японскіх салдат забіта і ранена.

## ПАЎСТААННЕ Ў ЯПОНА-МАНЧЖУРСКІХ ВОЙСКАХ


ЧУНЦІН, 21 лістапада. (ТАСС). Агенцтва Сэнтраль Ньос паведамыць аб буйным антыяпонскім паўстанні ў войсках Манчжоу-го, раскватэраваных у раёне Долаан (правінцыя Чхар). Паўстаўшыя колькасцю каля адной

дывізіі перабілі японскіх саветнікаў і афіцэраў і аб'явілі аб пераходзе на бок цэнтральнага кітайскага ўрада. Поведам для паўстанца паслужыла зверска расправа японскага саветніка з сынам аднаго кітайскага камандзіра.

## НА МІЖНАРОДНЫМ ШАХМАТНЫМ ТУРНІРЫ

МАСКВА, (маленка). Учора на міжнародным аматарскім шахматным турніры адбылася дагравіанне аддзеленых партый. Без ігры, па прапанове Кераса, была прызнана нічыя партыя Батвінкі—Керэс. Без ігры згадзі-

ліся татсама на нічыю Капабланка і Файн. Рэшўскі, не скарыстаўшы сваёй перавагі ў партыі супроць Алехіна, татсама вымушан быў задавоціцца нічыёй.



Удзельнік рэспубліканскай нарады тарфянікаў—салавецкага заводу «Большэвік» тав. Ф. Н. Зубаў.

## НА ПЛЕНУМЕ МЕНСКАГА ГОРСОВЕТА

Праверка Камісія савета кантролю работы Менскага горсовета паказала, што прэзідыум горсовета, яго секцыі і апарат не спраўляюцца са сваімі задачамі, што ліквідация вынікаў шкідліва ў раёне горсовета праходзіць неадавальна.

Кіраўнікі горсовета груба парушаюць саветскую дэмакратыю. З 1936 года ні прэзідыум, ні дэпутаты не рабілі справяднага перад сваімі выбарчыкамі. Многа дэпутатаў зусім бядзвейнічаюць.

«Дзейнасць», напрыклад, дэпутата Кай-вэра ацэньваюцца ў тым, што за чатыры годз ён... адзін раз наведваў пленум горсовета. Прэзідыум не кіруе і работай сваіх секцыяў. Большасць секцыяў прапуе дрэнна. Секцыя рэволюцыйнай законнасці нават не мае кіраўніка. Сакратар горсовета тав. Казлоўскі, на якога прэзідыум ускладзена неасрэднае кіраўніцтва секцыямі, ні разу не прысутчыў на іх пасяджэннях, не гаворыць ўжо аб дэзэляў дапамоўе і у рабоце.

Важнейшая справа — разгляд скаргаў працоўных — перадаверана другарядным работнікам. Няма ніякага кантролю з боку прэзідыума за прахажэннем і разгляданнем скаргаў. Буйныя недахопы ёсьць у рабоце аддзелаў горсовета. Пытанні комунальнай гаспадаркі, дзяржаўнага, народнага асветы, пашырэння выпуску прамысловых прадуктаў, работы масовай прамысловасці, забяспечэння насельніцтва апалям — усё гэтыя надзвычайна пытанні, звязаныя з задаволеннем істотных патрэб насельніцтва горада, не сталі ў цэнтры увагі прэзідыума горсовета.

Не цікавіцца прэзідыум горсовета і работай дэпутатскіх груп. Больш таго, ён не мае даных, дзе дэпутатскія групы створаны. Рад пастаўлю пленумаў горсовета не ажыццяўляе. Пастаўлена пленума аб пашырэнні выпуску прадуктаў шрысцяжыню два месяцы ляжаць без руху ў стане намесніка старшыні горсовета тав. Герчыкава.

Выступіўшы ў спрэчку таварышы на канкретных фактах паказалі буйныя недахопы ў рабоце прэзідыума горсовета. Работа пленума горсовета, пачатага 20 лістапада, была перанесена на 21-е. На другое пасяджэнне пленума з'явілася ўсёго толькі 187 дэпутатаў—гэта менш паловы агульнага ліку дэпутатаў. Не глядзячы на неправамоцнасці пленума, прэзідыум горсовета (старшыня тав. Любіч), парушаючы саветскую дэмакратыю, работу пленума ўсё-ж прадаўжаў.

Гэты факт ёсьць яркае сведчанне таго, што прэзідыум горсовета не зрабіў ніякіх дзеяў сабе вываду з пастаўлены СНК БССР у сувязі з абследаваннем Камісіяй савета кантролю работы горсовета. Неадамуела, чаму прысутчыўшы на пленуме дэпутаты горсовета не патрабавалі ад сваіх кіраўнікоў няўхільнага выканання асноўных прычынаў саветскай дэмакратыі.

Азначыўшы выключную ролю торфа ў народнай гаспадарцы рэспублікі, тав. Панамарэнка ўказавае, што некаторыя кіруючыя работнікі тарфяной прамысловасці многа разважваюць аб ліквідации вынікаў шкідліва і забываюць, што гэта шкодліва дзе-ні-дзе працягваецца і зараз. Многія кіраўнікі прадпрыемстваў і грамадскія арганізацыі забылі, што для таго, каб забяспечыць выкананне плана, трэба штодзённа клапаціцца аб патрэбах рабочых мас, забяспечыць іх жыллем, добрым грамадскім харчаваннем, трэба надаваць палітычна-масавую работу, стварыць умовы для стаханавскай работы. Многія кіруючыя работнікі тарфяной прамысловасці дрэнна выконваюць указанне партыі і таварыша Сталіна, каб штодзённа і ўсямерна клапаціцца аб людзях.

Прэзідыум горсовета дапускаў парушэнні рэволюцыйнай законнасці. Ён выносіў рад незаконных абавязковых пастаўлю і не змагаўся з фактамі няправільнага штрафавання грамадзян. Старшыня адміністрацыйнай камісія пры Варшылаўскім райсавеце, напры-

клад, толькі за два дні аштрафаваў 161 чалавек. Важнейшая справа — разгляд скаргаў працоўных — перадаверана другарядным работнікам. Няма ніякага кантролю з боку прэзідыума за прахажэннем і разгляданнем скаргаў. Буйныя недахопы ёсьць у рабоце аддзелаў горсовета. Пытанні комунальнай гаспадаркі, дзяржаўнага, народнага асветы, пашырэння выпуску прамысловых прадуктаў, работы масовай прамысловасці, забяспечэння насельніцтва апалям — усё гэтыя надзвычайна пытанні, звязаныя з задаволеннем істотных патрэб насельніцтва горада, не сталі ў цэнтры увагі прэзідыума горсовета.

## УСЕБЕЛАРУСКАЯ НАРАДА РАБОТНІКАЎ ТАРФЯНОЙ ПРАМЫСЛОВАСЦІ

21 лістапада прадаўжала сваю работу нарада работнікаў тарфяной прамысловасці БССР. На ранішнім пасяджэнні пачаліся спрэчкі па дакладу намесніка старшыні СНК БССР т. Захараве аб рабоце тарфяной прамысловасці ў 1938 годзе і аздачах на 1939 год. У спрэчках на ранішнім і вчэрнім пасяджэннях выступіла 26 чалавек — стаханавцы, інжынерна-тэхнічныя работнікі, кіраўнікі торфазаводаў і арцелей.

У канцы вчэрняга пасяджэння з прамовай выступіў сакратар ЦК КП(б)Б тав. Панамарэнка.

Выступіўшы ўскрываў прычыны, якія зрывалі работу ў бягучым годзе, рэзка крытыкавалі наркамат мясцовай прамысловасці і трэст Велторф за дрэннае кіраўніцтва прадпрыемствамі. — На маім участку, — гаворыць начальнік участка Асінторфа тав. Гарнашэвіч, — з двух працаваўшых краінаў алей быў пущан у маі, а другі толькі праз 60 дзён пасля п

# ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ

# НАСТАЎНІЦА

## ІНДЫВІДУАЛЬНАЯ КАНСУЛЬТАЦЫЯ

У парткабінеце Кагановіцкага горрайкома партыі (г. Менск) арганізавана кансультацыя для вывучаючых гісторыю ВКП(б). Кваліфікаваныя прапагандысты тт. Аляксееў, Камінекі, Валчок, Гайдук штодзінна даюць кансультацыю па філасофіі, гісторыі ВКП(б), па работах класікаў марксізма-ленінізма.

Непамерна вырасла цяга камуністаў, нашых кіруючых кадраў, савецкай інтэлігенцыі да авалодвання рэвалюцыйнай тэорыяй. У парткабінеце з'яўляюцца па розных пытаннях якіх унікаюць у працэсе самастойнай работы над кнігай. Днямі адзіна камуніст прасіў растлумачыць «што такое «махаўшчына?»», другі таварыш прасіў растлумачыць яму аб «богашукальніцтве» і «богабудульніцтве». Вывучаючы гісторыю ВКП(б) задаюць пытанні па філасофіі і асобных творах В. І. Леніна. Усё гэта паказвае, што камуністы, наша савецкая інтэлігенцыя хоча глыбока індывідуальна вывучаць гісторыю ВКП(б).

Кансультацыі праходзяць жыва, цікава. Прапагандысты вельмі дакладна гутарыць з вывучаючымі гісторыю ВКП(б), раюць дадатковую літаратуру. Трэба сказаць, што індывідуальныя кансультацыі ўсё астаюцца залюдненымі, усё атрымліваюць вычарпальныя адказы на задаваемыя пытанні.

Ідучы насустрач жаданню вывучаючых гісторыю партыі, парткабінеце арганізавалі выстаўку літаратуры па двух тэмах гісторыі ВКП(б) На выстаўцы падарана наступная літаратура: «Пытанні ленінізма» І. В. Сталіна «Да крытыкі палітычнай эканоміі» К. Маркса; «Што такое «прыяцелі народа» і як яны ваяуюць супроць сацыял-дэмакратыі», «Развіццё капіталізма ў

Расіі», «Што «рабіць?» В. І. Леніна; «Да пытання аб развіцці маністычнага погляду на гісторыю», «Роля асобы ў гісторыі» П. Плеханава. Сярод літаратуры ёсць «Кароткі курс гісторыі ВКП(б)», Гісторыі партыі ў рэзалюцыях і паставах.

Камуністы з'яўляюцца ў парткабінеце за нагляднымі дапаможнікамі — альбомамі па гісторыі ВКП(б), па Сталінскай Канстытуцыі, бяруць творы класікаў марксізма. Вібліятэка парткабінеца ў дастатковай меры ўампліятарана нагляднымі дапаможнікамі, творамі класікаў марксізма-ленінізма, каб задаволіць узрастаныя патрабаванні.

Сістэматычна арганізуюцца лекцыі па філасофіі, гісторыі ВКП(б) і міжнароднаму становішчу Леніны чытаюць высокакваліфікаваныя і падрыхтаваныя прапагандысты. 250 чалавек праслухалі лекцыю аб рабоце Плеханава «Да пытання аб развіцці маністычнага погляду на гісторыю». 14 лістапада прачытана лекцыя аб рабоце Леніна «Развіццё капіталізма ў Расіі», на якой прысутнічала 400 чалавек. 600 чалавек слухалі даклад аб міжнародным становішчы.

Парткабінеце наменіў канкрэтны план па аказанню дапамогі камуністам, савецкай інтэлігенцыі ў індывідуальным авалоданні марксізма-ленінізмам. Арганізуюцца навуковыя лекцыі, даклады, кансультацыі, мы гэтым самым выконваем пастанову ЦК ВКП(б) «Аб паставіцы партыйнай прапаганды ў сувязі з выпускам «Кароткага курса гісторыі ВКП(б)».

А. С. ЯНУТА,  
загадчык парткабінеца Кагановіцкага горрайкома партыі.



Загадчык дапаможнікамі М. І. Мешчарына і тав. Рубчыцкі (на пераднім плане) і работнік прыкладнага матэматычнага факультэта ў профспалаткаўскай клубе работнікаў дзяржаўнага рыхтоўніка да кансультацыі.

## АНТЫРЭЛІГІЙНАЯ ПРАПАГАНДА

СМАЛЯВІЧЫ. Парткабінеце пры райкоме партыі арганізоўвае антырэлігійныя лекцыі ў калгасах, на прадпрыемствах і ва ўстаноў.

Днямі на тэрыторыі «Чырвоны сцяг» для рабочых была прачытана лекцыя на тэму «Класавая сутнасць рэлігіі». Наглядным дапаможнікам дэманстравалася кінофільм па твору вялікага рускага пісьменніка А. С. Пушкіна «Каяка аб пале і работніку яго балла». Прычынай партарганізацыя тэрававала разам з ячэйкай ваяўнічых забойчыкаў правільна сугаркі і беседы ў інтэр'ях рабочых на антырэлігійныя тэмы.

Антырэлігійныя лекцыі прачытаны ў калгасах Юраўскага, Прылецкага і інш сельсаветаў раёна. Гэтыя лекцыі выклікалі вялікую цікавасць у рабочых і калгаснікаў.

## САВЕЦКАЯ ІНТЭЛІГЕНЦЫЯ УСТУПАЕ Ў РАДЫ ПАРТЫІ

ГОМЕЛЬ. (Спец. кар. «Звязда») Калектыву Упраўлення Беларускай чыгункі налічвае каля 700 чалавек. Гэта — камандзіры транспарта, інжынеры, тэхнікі, дыспетчары і служачыя.

За апошні час наглядзецца вялікая цяга ў партыю большавікоў пралетарскай савецкай інтэлігенцыі. У гэтым годзе партыйная арганізацыя прыняла ў кандыдаты ВКП(б) 20 чалавек. У кандыдаты партыі прыняты: спачувальчы інжынер тав. Сокаляў, тав. Палуша, дыспетчар тав. Шынкевіч, загадчык групы кадраў тав. Палецкі і яго жонка, галоўны бухгалтар тав. Папоўска, работнік аддзела школ настаўнік тав. Сіманаў і іншыя. Усе прынятыя ў партыю ўлічаны ў актыўнае партыйнае жыццё.

## МАЛАДЫЯ АРМЕЙСКІЯ БОЛЬШЭВІКІ

Гэтымі днямі ў комсамольскай арганізацыі Н-скай часткі быў праведзены справядліва-выбарчы комсамольскі сход.

Справядлівы перыяд прэсмані ярымі падзеямі ў жыцці комсамольскай арганізацыі, якая прарабіла вялікую работу па большэвізацыі сваёй раёна, па агураванню маладых большэвікоў-комсамольцаў вакол камуністычнай партыі, вакол таварыша Сталіна.

Комсамольская арганізацыя вылучыла са сваёй ролі 30 комсамольцаў на пасадзі памочнікаў і намеснікаў палітрукоў. 5 комсамольцаў-актывістаў накіраваны на вучобу ў ваенна-палітычныя вучылішчы. Многія комсамольцы паступілі вучыцца на курсы маладых лейтнантаў.

З даклада выступленняў відаць, што комсамольская арганізацыя з'яўляецца школай большэвізацыі моладзі. Напрыклад, комсомолец тав. Шапавалаў прыбыў у Чырвоную Армію малапымённым. Актыўна працуючы ў комсамоле, ён незаўважна вырас палітычна і зараз вучыцца на курсах маладых палітрукоў. Тое-ж можна сказаць і аб комсамольцах тт. Баранаву і Дзянісаву, якія прыбылі ў Чырвоную Армію з невялікімі ведамі, а зараз вылучаны на палітработу і вучацца на курсах маладых палітрукоў. Комсомолец тав. Манічкін, вылучаны на палітработу, паказвае выдатныя ўзоры і ўменне працаваць з масамі.

Кожны таварыш няўтомна павышае свае веды, авалодвае вышнімі вайсковымі тэхнікамі. Усе комсамольцы вдалі фармы на аснове «Гэтаў да працы і абароны» 1-й ступені і 43 комсамольцы — на аснове 2-й ступені.

65 лепшых комсамольцаў рэкаменда-

ваны ў кандыдаты партыі, з іх 44 ўжо зацверджаны партыйнай камісіяй.

Ва ўсіх падраздзяленнях комсамольцы займаюць авангардную ролі ў вайсковай і палітычнай падрыхтоўцы. Больш 50 працэнтаў комсамольцаў — выдатнікі. Комсамольцы тт. Ласкавенкаў, Ежакоў, Чужымаў, Шагалюк, Варанюк, Фёдары, Ежоў і іншыя з'яўляюцца выдатнымі стралковымі справы, майстрамі меткага выстрала. Комсомолец тав. Фёдарыў на карпусных стралковых спаборніцтвах выбіў 30 ачкоў з 30 магчымых.

Маладыя большэвікі памятаюць словы маршала Савецкага Саюза таварыша Варашылава аб тым, што «падарыў вазера Хасяна гэта толькі эпізод, сразведка боем» з боку праціўніка нашых сіл. Праўда, гэта разведка абыйшла яму вельмі дорага, аднак, падобнага роду падзеі не выключаны і надалей. Чырвоная Армія павінна быць на-чаку, гатовай адказаць на ўдар двайным ударам.

Зараз, калі тэрмін перадышкі скарачаецца і гарызонт накрыт сьвіновымі хмарами вайны, трэба памятаць, што перамога кучыца да вайны, у штодзёнай упорнай, арганізацыйнай працы, вучбы і трэніроўцы.

Вяліка цяга комсамольцаў да авалодання марксізма-ленінізмам. Выхад у свет «Кароткага курса гісторыі ВКП(б)», пастанова ЦК ВКП(б) «Аб паставіцы партыйнай прапаганды ў сувязі з выпускам «Кароткага курса гісторыі ВКП(б)» узялі на павышэнне вышнюю палітычную актыўнасць комсамольцаў. Маладыя большэвікі настолькі ўзяліся за вучобу, за самастойнае авалоданне тэорыяй Маркса-Энгельса-Леніна-Сталіна.

А. ЗОЛАЦАУ.

## ВЯЛІКАЯ ЦЯГА ДА ВУЧОБЫ

ЧАШНІКІ. Райком партыі днямі арганізаваў для камуністаў, комсамольцаў і інтэлігенцыі мінскага завода «Чырона зорка», сірцавага і бліжэйшых калгасаў лекцыю па першаму раздзеле «Кароткага курса гісторыі ВКП(б)». Лекцыю чытаў інструктар Віцебскага абкома партыі Т. Левінон.

Служачыя лепельскага рабнага аддзела сувязі актыўна ўзяліся за самастойнае вывучэнне «Кароткага курса гісторыі ВКП(б)». Партарганізацыя, ідучы насустрач пажаланнюм служачых, арганізавала для іх сістэматычныя кансультацыйныя лекцыі.

Па першай тэме «Кароткага курса гісторыі ВКП(б)» прачытаны ўжо дзве лекцыі. Гэтыя лекцыі выклікаюць вялікую цікавасць сярод служачых.

## КМУНІСТЫ, САВЕЦКАЯ ІНТЭЛІГЕНЦЫЯ ПРАЯВЛЯЮТ ВЫКЛЮЧНУЮ ЦІКАВАСЦЬ ДА ЛЕКЦЫІ ДА САМАСТОЙНАГА АВАЛОДАННЯ БОЛЬШЭВІЗМАМ

Пасля лекцыі быў прагледжаны кінофільм «Дзяніштва Горкага».

Партарганізацыя Магілёўскага торфзавода «Грэбніца», ажыццяўляючы працаванні інтэлігенцыі завода, арганізавала лекцыю па «Кароткаму курсу гісторыі ВКП(б)» на тэму «Барышча за стварэнне сацыял-дэмакратычнай рабочай партыі ў Расіі».

Намечана ў канцы лістапада для інтэлігенцыі завода правесці лекцыю па чацвёртай раздзеле «Кароткага курса гісторыі партыі».

## Лекцыі для служачых

Служачыя лепельскага рабнага аддзела сувязі актыўна ўзяліся за самастойнае вывучэнне «Кароткага курса гісторыі ВКП(б)». Партарганізацыя, ідучы насустрач пажаланнюм служачых, арганізавала для іх сістэматычныя кансультацыйныя лекцыі.

Па першай тэме «Кароткага курса гісторыі ВКП(б)» прачытаны ўжо дзве лекцыі. Гэтыя лекцыі выклікаюць вялікую цікавасць сярод служачых.

Дваццаць год працуе настаўніцай Екацярына Нікалаўна Азерская. Два дзесяцігоддзі яна аддае сваю плацатворную працу вялікай справе камуністычнага выхавання савецкай дзяціны. Работа Екацярыны Нікалаўны знамянальна тым, што яна, як і тысячы другіх савецкіх інтэлігентаў, працуе часна, добрасумленна і ганарыцца сваёй спецыяльнасцю.

За сваю многагадовую работу настаўніца тав. Азерская выхавала сотні маладых людзей. Вучні Екацярыны Нікалаўны працуюць зараз інжынерамі, аграномамі, настаўнікамі, камандзірамі Чырвонай Арміі.

За дзесяць мінут да ваянткаў кожны дзень прыходзіць Екацярына Нікалаўна ў рускую сярэднюю школу (м. Смалавічы), дзе яна працуе настаўніцай.

— У мяне заведзена заўсёды прысядкі на робце раней, падрыхтаваць клас, наведзі парадка, — гаворыць Екацярына Нікалаўна.

Як толькі празвіць званок, у класе настаўніцы тав. Азерскай устанаўліваецца поўная цішыня. «Муха праляціць, будзе чуць», — адзваюцца аб класе Екацярыны Нікалаўны. І ў сапраўднасці яно так. Як родную матку палюбілі вучні сваю настаўніцу, паважваюць яе, паслухмяны.

Екацярына Нікалаўна з'яўляецца выдатнай выхавальніцай, 96 вучняў—сямгадовых дзяцей, першы год трынаццаці гадоў за парты, тав. Азерскай вывучаны і пазнаны. Яна ведае іх паводзіны, характар, здольнасці — Сяргея Герасімавіча вельмі любіць Чырвоную Армію, жадае быць камандзірам, — гаворыць Екацярына Нікалаўна. Свядомы Майсей крыўдлівы, падхоў да яго павінен быць своеасаблівым.

Пасля заняткаў, на перапынку, дзе толькі спаткаюць дзеці сваю настаўніцу, гурбой акружаюць яе, задаюць рознастайныя пытанні, выказваюць сваю радасць і крыўду. — Екацярына Нікалаўна задавальняе іх патрэбы, дае парады, указвае на недахопы.

— Соні Нішчык патрэбна лепш вучыцца верш.

— Рае і Лізе больш выразна вучыцца чытаць, — указвае на ўроках тав. Азерская.

Два класы — першы «А» і першы «Б», якія вядзе Екацярына Нікалаўна, з'яўляюцца лепшымі па паспяховасці ў смалавіцкай рускай сярэдняй школе. Выдатнікам, яе выхаванцам, Толья Рамановічам і Нінай Патаповіч ганарыцца ўся школа.

Плацатворная работа тав. Азерскай кожны год дае выдатныя вынікі. 5 клас «А» (у мінусуль годзе яго вядзе тав. Азерская) зараз мае 80 проц дэбрай і выдатны паспяховасці. Гэты клас самы лепшы ў школе.

Екацярына Нікалаўна з'яўляецца і добрым грамадскім работнікам. У час выбараў у Биржоўныя Саветы СССР і БССР яна праводзіла вялікую агітацыйна-прапагандыскую работу, агітавала за кандыдатуру блока камуністаў і беспартыйных, даводзіла да свядомасці мас пастановы партыі і ўрада.

Выдатную работу праводзіць тав. Азерская па арганізацыі самадзейнасці ў школе. Харавы гурток, якім кіруе Екацярына Нікалаўна, ведае ўвесь раён. З вучнямі яна вывучыла дзесяці народных і рэвалюцыйных песень, дэкламацыі і вершы аб Сталінскай Канстытуцыі, аб сацыялістычным будучыні, аб вялікім правалі тав. Сталіну, які даў нам часлівае і радаснае жыццё, які натхніе нас да работы, да барацьбы за светлае будучае.

Па выхадзе ў свет «Кароткага курса гісторыі ВКП(б)», тав. Азерская заража ўсяляка за самастойнае вывучэнне гісторыі ВКП(б). Яна самастойна чытае творы класікаў марксізма-ленінізма.

Выдатная работа настаўніцы Екацярыны Нікалаўны Азерскай — сведчанне любові і адданасці сваёй краіне, партыі Леніна-Сталіна, якая акружыла ўсё савецкае настаўніцтва вялікімі клопатамі і ўвагай.

Я. ПРЫМЧОУ.

Штогодзець у бібліятэку менскага станкабудуўнічага завода імя Кірава прыходзяць дзесяці чытачоў — работнікі, інжынеры, тэхнікі, служачыя. Яны патрабуюць творы класікаў марксізма-ленінізма, творы лепшых савецкіх пісьменнікаў. Дастаткова прагледзены аб'ёмныя чытачоў, каб упэўніцца, як вырасла іх культура. Вось токар новамеханічнага шхэ тав. Рачкоўскі ў гэтым годзе апрача вядомых

твораў савецкіх пісьменнікаў Талстога, Шолахава, Остроўскага і інш прачытаў «Отэлью» Шапкіра, кнігі Фейхтвангера, Клаўзевіча і інш. Сясаар тав. Кансісторіум прачытаў за гэты год некалькі дзесяткаў кніг, сярод іх творы Чэрнышэўскага, Караленкі, Пушкіна, Шчэдрына, Генрыха Мана, Дыкенса, Коласа і т. д. Вялікім поштыкам карыстаюцца і спецыяльна-тэхнічная літаратура.

Пасля заняткаў, на перапынку, дзе толькі спаткаюць дзеці сваю настаўніцу, гурбой акружаюць яе, задаюць рознастайныя пытанні, выказваюць сваю радасць і крыўду. — Екацярына Нікалаўна задавальняе іх патрэбы, дае парады, указвае на недахопы.

Пасля заняткаў, на перапынку, дзе толькі спаткаюць дзеці сваю настаўніцу, гурбой акружаюць яе, задаюць рознастайныя пытанні, выказваюць сваю радасць і крыўду. — Екацярына Нікалаўна задавальняе іх патрэбы, дае парады, указвае на недахопы.

Пасля заняткаў, на перапынку, дзе толькі спаткаюць дзеці сваю настаўніцу, гурбой акружаюць яе, задаюць рознастайныя пытанні, выказваюць сваю радасць і крыўду. — Екацярына Нікалаўна задавальняе іх патрэбы, дае парады, указвае на недахопы.

Пасля заняткаў, на перапынку, дзе толькі спаткаюць дзеці сваю настаўніцу, гурбой акружаюць яе, задаюць рознастайныя пытанні, выказваюць сваю радасць і крыўду. — Екацярына Нікалаўна задавальняе іх патрэбы, дае парады, указвае на недахопы.

Пасля заняткаў, на перапынку, дзе толькі спаткаюць дзеці сваю настаўніцу, гурбой акружаюць яе, задаюць рознастайныя пытанні, выказваюць сваю радасць і крыўду. — Екацярына Нікалаўна задавальняе іх патрэбы, дае парады, указвае на недахопы.

Пасля заняткаў, на перапынку, дзе толькі спаткаюць дзеці сваю настаўніцу, гурбой акружаюць яе, задаюць рознастайныя пытанні, выказваюць сваю радасць і крыўду. — Екацярына Нікалаўна задавальняе іх патрэбы, дае парады, указвае на недахопы.

Пасля заняткаў, на перапынку, дзе толькі спаткаюць дзеці сваю настаўніцу, гурбой акружаюць яе, задаюць рознастайныя пытанні, выказваюць сваю радасць і крыўду. — Екацярына Нікалаўна задавальняе іх патрэбы, дае парады, указвае на недахопы.

Пасля заняткаў, на перапынку, дзе толькі спаткаюць дзеці сваю настаўніцу, гурбой акружаюць яе, задаюць рознастайныя пытанні, выказваюць сваю радасць і крыўду. — Екацярына Нікалаўна задавальняе іх патрэбы, дае парады, указвае на недахопы.

Пасля заняткаў, на перапынку, дзе толькі спаткаюць дзеці сваю настаўніцу, гурбой акружаюць яе, задаюць рознастайныя пытанні, выказваюць сваю радасць і крыўду. — Екацярына Нікалаўна задавальняе іх патрэбы, дае парады, указвае на недахопы.

Пасля заняткаў, на перапынку, дзе толькі спаткаюць дзеці сваю настаўніцу, гурбой акружаюць яе, задаюць рознастайныя пытанні, выказваюць сваю радасць і крыўду. — Екацярына Нікалаўна задавальняе іх патрэбы, дае парады, указвае на недахопы.

Пасля заняткаў, на перапынку, дзе толькі спаткаюць дзеці сваю настаўніцу, гурбой акружаюць яе, задаюць рознастайныя пытанні, выказваюць сваю радасць і крыўду. — Екацярына Нікалаўна задавальняе іх патрэбы, дае парады, указвае на недахопы.

Пасля заняткаў, на перапынку, дзе толькі спаткаюць дзеці сваю настаўніцу, гурбой акружаюць яе, задаюць рознастайныя пытанні, выказваюць сваю радасць і крыўду. — Екацярына Нікалаўна задавальняе іх патрэбы, дае парады, указвае на недахопы.

Пасля заняткаў, на перапынку, дзе толькі спаткаюць дзеці сваю настаўніцу, гурбой акружаюць яе, задаюць рознастайныя пытанні, выказваюць сваю радасць і крыўду. — Екацярына Нікалаўна задавальняе іх патрэбы, дае парады, указвае на недахопы.

Пасля заняткаў, на перапынку, дзе толькі спаткаюць дзеці сваю настаўніцу, гурбой акружаюць яе, задаюць рознастайныя пытанні, выказваюць сваю радасць і крыўду. — Екацярына Нікалаўна задавальняе іх патрэбы, дае парады, указвае на недахопы.

Пасля заняткаў, на перапынку, дзе толькі спаткаюць дзеці сваю настаўніцу, гурбой акружаюць яе, задаюць рознастайныя пытанні, выказваюць сваю радасць і крыўду. — Екацярына Нікалаўна задавальняе іх патрэбы, дае парады, указвае на недахопы.

Пасля заняткаў, на перапынку, дзе толькі спаткаюць дзеці сваю настаўніцу, гурбой акружаюць яе, задаюць рознастайныя пытанні, выказваюць сваю радасць і крыўду. — Екацярына Нікалаўна задавальняе іх патрэбы, дае парады, указвае на недахопы.

Пасля заняткаў, на перапынку, дзе толькі спаткаюць дзеці сваю настаўніцу, гурбой акружаюць яе, задаюць рознастайныя пытанні, выказваюць сваю радасць і крыўду. — Екацярына Нікалаўна задавальняе іх патрэбы, дае парады, указвае на недахопы.

Пасля заняткаў, на перапынку, дзе толькі спаткаюць дзеці сваю настаўніцу, гурбой акружаюць яе, задаюць рознастайныя пытанні, выказваюць сваю радасць і крыўду. — Екацярына Нікалаўна задавальняе іх патрэбы, дае парады, указвае на недахопы.

Пасля заняткаў, на перапынку, дзе толькі спаткаюць дзеці сваю настаўніцу, гурбой акружаюць яе, задаюць рознастайныя пытанні, выказваюць сваю радасць і крыўду. — Екацярына Нікалаўна задавальняе іх патрэбы, дае парады, указвае на недахопы.

Пасля заняткаў, на перапынку, дзе толькі спаткаюць дзеці сваю настаўніцу, гурбой акружаюць яе, задаюць рознастайныя пытанні, выказваюць сваю радасць і крыўду. — Екацярына Нікалаўна задавальняе іх патрэбы, дае парады, указвае на недахопы.

Пасля заняткаў, на перапынку, дзе толькі спаткаюць дзеці сваю настаўніцу, гурбой акружаюць яе, задаюць рознастайныя пытанні, выказваюць сваю радасць і крыўду. — Екацярына Нікалаўна задавальняе іх патрэбы, дае парады, указвае на недахопы.

Пасля заняткаў, на перапынку, дзе толькі спаткаюць дзеці сваю настаўніцу, гурбой акружаюць яе, задаюць рознастайныя пытанні, выказваюць сваю радасць і крыўду. — Екацярына Нікалаўна задавальняе іх патрэбы, дае парады, указвае на недахопы.

Пасля заняткаў, на перапынку, дзе толькі спаткаюць дзеці сваю настаўніцу, гурбой акружаюць яе, задаюць рознастайныя пытанні, выказваюць сваю радасць і крыўду. — Екацярына Нікалаўна задавальняе іх патрэбы, дае парады, указвае на недахопы.

Пасля заняткаў, на перапынку, дзе толькі спаткаюць дзеці сваю настаўніцу, гурбой акружаюць яе, задаюць рознастайныя пытанні, выказваюць сваю радасць і крыўду. — Екацярына Нікалаўна задавальняе іх патрэбы, дае парады, указвае на недахопы.

Пасля заняткаў, на перапынку, дзе толькі спаткаюць дзеці сваю настаўніцу, гурбой акружаюць яе, задаюць рознастайныя пытанні, выказваюць сваю радасць і крыўду. — Екацярына Нікалаўна задавальняе іх патрэбы, дае парады, указвае на недахопы.

Пасля заняткаў, на перапынку, дзе толькі спаткаюць дзеці сваю настаўніцу, гурбой акружаюць яе, задаюць рознастайныя пытанні, выказваюць сваю радасць і крыўду. — Екацярына Нікалаўна задавальняе іх патрэбы, дае парады, указвае на недахопы.

Пасля заняткаў, на перапынку, дзе толькі спаткаюць дзеці сваю настаўніцу, гурбой акружаюць яе, задаюць рознастайныя пытанні, выказваюць сваю радасць і крыўду. — Екацярына Нікалаўна задавальняе іх патрэбы, дае парады, указвае на недахопы.

Пасля заняткаў, на перапынку, дзе толькі спаткаюць дзеці сваю настаўніцу, гурбой акружаюць яе, задаюць рознастайныя пытанні, выказваюць сваю радасць і крыўду. — Екацярына Нікалаўна задавальняе іх патрэбы, дае парады, указвае на недахопы.

Пасля заняткаў, на перапынку, дзе толькі спаткаюць дзеці сваю настаўніцу, гурбой акружаюць яе, задаюць рознастайныя пытанні, выказваюць сваю радасць і крыўду. — Екацярына Нікалаўна задавальняе іх патрэбы, дае парады, указвае на недахопы.

Пасля заняткаў, на перапынку, дзе толькі спаткаюць дзеці сваю настаўніцу, гурбой акружаюць яе, задаюць рознастайныя пытанні, выказваюць сваю радасць і крыўду. — Екацярына Нікалаўна задавальняе іх патрэбы, дае парады, указвае на недахопы.

Пасля заняткаў, на перапынку, дзе толькі спаткаюць дзеці сваю настаўніцу, гурбой акружаюць яе, задаюць рознастайныя пытанні, выказваюць сваю радасць і крыўду. — Екацярына Нікалаўна задавальняе іх патрэбы, дае парады, указвае на недахопы.

Пасля заняткаў, на перапынку, дзе толькі спаткаюць дзеці сваю настаўніцу, гурбой акружаюць яе, задаюць рознастайныя пытанні, выказваюць сваю радасць і крыўду. — Екацярына Нікалаўна задавальняе іх патрэбы, дае парады, указвае на недахопы.

## Кансультацыя вывучаючым гісторыю ВКП(б)

## ШТО ТАКОЕ МЕТАФІЗІКА?

Маркс і Энгельс называлі метафізікай такі погляд на свет, які разглядае яго як нерухомы няменны, бярэ рэчы і з'яўляюцца адна ад другой, не бачыць барацьбы паміж старым і новым, Маркс і Энгельс прапінставілі метафізіцы сваю дыялектыку, якая вучыць, што свет знаходзіцца ў пастаянным руху і развіцці, у змяненні, што на свеце пастаянна ідзе барацьба паміж новым і старым і змяненне старога новым.

Як унік метафізічны метад мыслення? Гэты працэс Энгельс малюе наступным чынам.

Па меры таго, як развіліся чалавечыя веды, яны ўсё больш накіроўваліся на вывучэнне асобных старон прыроды, яе асобных частак. Каб вывучыць гэтыя асобныя староны рэчаіснасці, іх трэба было выдзяляць з агульнай сувязі, разглядаючы іх асобна.

«Для таго, каб вывучыць гэты прыродны, — гаворыць Энгельс, — мы павінны ізаляваць іх з іх натуральнай або гістарычнай сувязі і, разглядаючы кожную паасобку, даследваць яе ўласна, яе прычынныя прычыны, дзеянні і т. д.» (М. Маркс і Ф. Энгельс, Т. XIV, стар. 21).

Гэта раздзяленне прыроды на асобныя часткі і іх вывучэнне, несумненна, адыграў велізарную становую ролі ў навуковым авалоданні рэчаіснасцю.

Энгельс гаворыць, што сраздзяленне розных з'яў і прадметаў у прыродзе на пэўныя класы, анатамічнае даследаванне рознастайнай унутранай будовы арганізмаў пел, усё гэта

РЭСПУБЛІКАНСКАЯ НАРАДА ТАРФЯНІКАЎ

УЗОРНА ПАДРЫХТАВАЦА ДА ТОРФСЕЗОНА

У сваім дакладзе на рэспубліканскай нарадзе тарфянікі нам старшыні СНК СР т. Захараў прааналізаваў работу тарфяной прамысловасці ў 1938 г. і азначыў асноўныя задачы падрыхтоўкі да сезону 1939 года.

Валікі значэнне мае своечасовы набор рабочай сілы, правільная арганізацыя гэтай важнейшай справы. У мінулыя месяцы на Асінторфе павіна было працаваць 3.540 рабочых, фактычна ж працавала толькі 52 проценты патрэбнага састава.

Тое самае па пракладных новых магістралях. Нельга таксама дапусціць заставы і вяртання карноўкі і т. д. Побач з гэтым неабходна максімальна фарсіраваць вывозку торфу, ад чаго таксама многае залежыць у падрыхтоўцы торфсезона.

Усе яшчэ вельмі незадавальняюча праходзіць работа па рамонту абсталявання. Па заводу імя Даўмана рамонт абсталявання на 10 лістапада праведзены толькі на 50 проц., на заводу «Радзішчава» — на 40 проц., «Свабода» — на 60 проц., «Татарка» — на 65 проц., «Чырвоны сцяг» — на 60 проц., «Луцкае» — на 75 проц., Асінторф — на 15 проц. Лічыць вельмі трывожным.

Наступнай важнейшай задачай — жылдэе будаўніцтва. Нашы кіраўнікі павінны склаці дакладны графік будаўнічых работ і дабіцца безумоўнага яго выканання.

Неадкладна ж пасля нашай нарады, усе тарфарцельніцкія павінны прыступіць да арганізацыі набору рабочай сілы. Тут неабходна скарыстаць вопыт перадавых прадпрыемстваў нашых саюзных рэспублік, павесці вылічэнні масавую і палітычную работу пераходна ў калгасах з тым, каб да пачатку сезона заводы былі поўнасна ўкамплектаваны рабочымі кадрамі.

Кіраўнікі павінны ўважліва звярнуць на тэхніку безапаснасці, работу ОРСаў (адзінаўзавя забеспячэння рабочых), Таварабарот ОРСы Белторфтреста выканалі толькі на 80 проц. Нашым гандлёвым арганізацыям неабходна падрыхтавацца да сезону такім чынам, каб дастаўляць неабходныя тавары і прадукты не толькі да заводу, але і да брыгад. Максимум увагі неабходна звярнуць на паліпашэнне грамадскага харчавання і забеспячэнне рабочых спецавпраткай.

Валікую дапамогу торфзавадам і тарфарцелям павінны аказаць абкомы КП(Ф)В, арганізацыі абласцей, рэзінныя партыйныя і саветскія арганізацыі. Наша рэспубліканская нарада, гаворыць тав. Захараў, павінна ў класіфікацыі пачатак значна лепшай працы тарфяной прамысловасці. Тарфяная прамысловасць павінна быць ператворана ў адну з самых перадавых галін нашай гаспадаркі.

Для выканання гэтай праграмы мы ставім перад сабой задачу — павысіць механізацыю здабычы, сушы і ўборкі торфу і гэтым самым максімальна аблегчыць работу і аслабіць кадры рабочых на іншых работах. Каб не паўтараць памылак гэтага года, неабходна ліквідаваць буйнейшыя недахопы, якія яшчэ зараз ёсць у падрыхтоўцы наступнага торфсезона.

У гэтым годзе палі не былі своечасова падрыхтаваны да работы, ашыны прастайвалі, брыгады не маілі своечасова разгэруцца — усё гэта нагна зніжала прадукцыйнасць працы. На Асінторфе ў нас працавала 6 краваў валькіга гідраторфа. У сярэднім рэжыме кран павінен быць працаваць у зоне 94,5 дні, фактычна ж ён працаваў толькі 89. Такое ж калі не горшае становішча з астатнімі механізмамі і на Асінторфе і на радзе іншых завадоў.

На нашых заводах не наладжана як пад планавана — паперадажны рамонт абсталявання. Значная частка механізму не была адрамантавана да пачатку сезона, што таксама стварала

ЯК МЫ ДАБІЛІСЯ ПОСПЕХУ

(Выступленне сакратара парткома завада «Большэвік» тав. ХОДАСАВА)

Найважнейшая роля ў справе выканання планаў на торфзавадах належыць партыйным арганізацыям. Партыйная арганізацыя торфзавада «Большэвік» правільна спалучыла кіраўніцтва гаспадаркай з партыйна-палітычнай работай сярод рабочых.

З самага пачатку сезона партыйная арганізацыя сканцэнтравала сваю ўвагу на рашучых пытаннях: разгортванне масава-палітычнай работы, вярбоўку рабочай сілы, падрыхтоўку палёў, рамонт абсталявання, расстаноўку кадраў. Для брыгадзіраў мы арганізавалі спецыяльныя курсы, якія скончыла 40 чалавек.

Рамогу мы ператварылі ў святую ўсяго заводу. На прыкладзе брыгады тав. Зубана мы вучылі ўсіх астатніх рабочых, як трэба змагацца за выкананне плана. Гэта дало выдатныя рэзультаты.

Палітычная работа, якую мы разгартулі сярод рабочых, самым станоўчым чынам адбілася на росце партыйна-аганізацыі. З пачатку сезона наша партарганізацыя вырасла з 22 да 40 чалавек. Гэта значыць, што сілы ў нас сталі большыя, значыць і працаваць мы таксама здолеем лепш.

КЛАСІК ЯЎРЭЙСКОЙ ЛІТАРАТУРЫ

(Да 80-годдзя з дня нараджэння Шолам-Алейхема)

У сакавіку 1939 года мінае 80 год з дня нараджэння Шолам-Алейхема — класіка яўрэйскай літаратуры. Шолам-Алейхем — любімы пісьменнік прапоўнага народа. Яго чыталі і чытаюць мільёны. Гэта адзін з нямногіх сусветных пісьменнікаў, які дасягнуў любові чытачу.

Наогул, шматлікі персанаж Шолам-Алейхема канцэнтруецца вакол трох асноўных яго вобразаў: Менахем Мендл, хлопчык Мотл і Тэвье малочнік. «Хлопчык Мотл» — гэта пудоўная кніжка аб жыцці яўрэйскага лепіапі. Якой любоўю, якой максіму да дэяна белы наты прасякнуты старонкі гэтай кнігі!

Гэтага вобразу мастэчкавага прапоўнага яўрэя па сваёму мяккаму, піпаламу лірызму і ўласціваму яго аптымізму з'яўляецца вобразам своеасаблівага і займае асобнае сваё месца сярод юмарыстычных вобразаў сусветнай літаратуры.

Гэтага чалавека в народна, моцна звязанага з зямлёй, які любіць жыццё, прыроду, гэтага атыміста пры ўсіх пакутах жыцця. Тэвье малочнік — гэта абаяльная асоба людзей в народна, народнага мудрапа, падпучаючага сваім ясным розумам і непераможнай верай у жыццё.

Усё саветская грамадскасць рыхтуецца адзначаць дату нараджэння Шолам-Алейхема. Рыхтуюцца пераклады твораў пісьменніка на мовы народаў СССР. Праўдзненне Саюза саветскіх пісьменнікаў Беларусі праводзіць цэлы рад вечараў, прысвечаных Шолам-Алейхему.

Шолам-Алейхем стварыў цэлую галерэю вобразаў, ахапіўшы вялікі круг сацыяльных з'яў яўрэйскага жыцця канца XIX і пачатку XX стагоддзя.

Шолам-Алейхем стварыў цэлую галерэю вобразаў, ахапіўшы вялікі круг сацыяльных з'яў яўрэйскага жыцця канца XIX і пачатку XX стагоддзя.

Шолам-Алейхем стварыў цэлую галерэю вобразаў, ахапіўшы вялікі круг сацыяльных з'яў яўрэйскага жыцця канца XIX і пачатку XX стагоддзя.

ПІСЬМЫ ў РЕДАКЦЫЮ

У ШКОЛАХ НЯМА СШЫТКАЎ

(Пісьмо настаўніка)

Даў за палівайны месяц таму назад распачаў сваю работу нашы школы. Шчаслівая дзевяра, запоўніла светлыя, прасторныя пакоі і ўзялася за вучоў.

Дзеці прагна слухаюць настаўнікаў, імкнучыся выдатна вучыцца. Аднак, імкненне дзіпей астеніа неадавальна: школы Дрысенскага раёна зусім не забічэваны сшыткамі. У магчыма німа ні аднаго сшытка. Вучні школ раёна прымушаны пісаць на бланках і розных калалках паперы, а частка і зусім не піша, бо няма ніякай паперы.

Стандартных парт фабрычнага вырабу не мае ні адна школа, вытворчасць іх у раёне не наладжана, а срэды на набойцы школьнага інвентара на 1938 год вызначаны ў 50 тысяч рублёў.

Партыя і ўрад, асабліва таварыш Сталін працягваюць выключны клопат аб саветскай моладзі, аб студэнце. Студэнтам у нашай радзіме прадастаўлены найлепшыя ўмовы для работы і для адпачынку.

Аднак, кіраўнікі Гомельскага горсовета не ўлічылі гэтага і вельмі дрэнна ліквідувалі вынікі школьніцтва ў грамадскім харчаванні студэнтаў. Студэнты гомельскіх сярэдніх і вышэйшых навуковых устаноў — педінстытута, лясаністытута, педучылішча, фельдэрская школы, чыгуначнага тэхнікума і іншых дрэнна забічэваны харчаваннем.

Горсовет гэтай справай зусім не цікавіцца. Пытанне аб грамадскім харчаванні не раз узнімалася на старонках газет, але гэтыя сігналы асталіся без вынікаў.

БОЛЬШ УВАГИ ТОРФАРЦЕЛЯМ

Выступленне старшыні тарфарцель імя 16 чырвоных партызан т. БАЖАНОВА

Торфарцель імя 16-ці чырвоных партызан, Рудзэнскага раёна, адзіная ў сістэме «Торфпромсаюза» пачала ў 1938 годзе працаваць на механізмах. План свай мы выканалі ў гэтым годзе ўсяго на 74 проц. Галоўная прычына тут у тым, што машыны былі вельмі пазна ўведзены ў эксплуатацыю.

У нашых умовах да сезона 1939 года ў нас таксама многа чаго нехалае. Тут я хачу падняць адно вельмі важнае пытанне, як дамагаюцца арцель наладзіць работу. Да гэтай пары арцель аддавалася вельмі мала ўвагі, асабліва дрэнна са снабжаннем фальдэмымі матэрыяламі і запаснымі часткамі.

Наша арцель мае праграму ў 42 тысячы тон торфу. Мы забічэваем палівам тэлія прадпрыемствы, як завод «Беларусь», фабрыка «Комунарка», два мясамалінаваты, цагельныя заводы, завод «Большэвік» і т. д. Гэта ж вельмі

важна забічэчыць нармальную работу гэтых завадоў. А дэмагоў ў нашай работе нам ніхто не аказавае. У не менш ніжэйшым становішчы мы знаходзімся ў адносінах жылдэвай пільноты. Наша торфарцель павінна размясціць 700—800 чалавек рабочых, а плошчы жылдэвай у нас ёсць на 120 чалавек.

У нас няма падрыхтаваных тэхнічных кадраў. Тэхнікумам у арцель, якую я крую, працую таварыш, які скончыў толькі курсы торфмайстраў. Пры размеркаванні кадраў срэсім не забываць і тарфарцель.

У тарфарцелях працую многа членаў профсаюзаў. Але ЦП саюза тарфянікаў чамусьці адмаўляецца іх абслугоўваць.

Кіраўнікі тарфарцеляў і Торфпромсаюз несумоўна павінны рэзка палепшыць сваю работу, лепш паставіць справу выхавання людзей, вылучаць на кіруючыя работы лепшых стажэнаўцаў, але ў той жа час СНК БССР і іншыя кіруючыя арганізацыі павінны нам аказаць большую дапамогу.



22 лістапада ў нашым выніку клубе завада імя Нарышкіна адрылася ўдзельная нарада стаханавцаў-тарфянікаў, кіраўнікоў завадоў і арцель і інжынерна-тэхнічных работнікаў тарфяной прамысловасці БССР. На адзімкі агучылі вынікі пасяджэнняў. Фото Я. Салавейчыка.

АБ ШКОЛЬНАЙ ПАРЦЕ

У большасці школ Сіроцінскага раёна парты не адпавядаюць асноўным педагогічным запатрабаванням: няма доўгія — на 4—5 чалавек, нетрывалыя, абаяльны і так пабудаваны, што кнігі «ляцяць» на падлогу і вучні не маюць магчымасці правільна сядзець.

Стандартных парт фабрычнага вырабу не мае ні адна школа, вытворчасць іх у раёне не наладжана, а срэды на набойцы школьнага інвентара на 1938 год вызначаны ў 50 тысяч рублёў.

Партыя і ўрад, асабліва таварыш Сталін працягваюць выключны клопат аб саветскай моладзі, аб студэнце. Студэнтам у нашай радзіме прадастаўлены найлепшыя ўмовы для работы і для адпачынку.

Горсовет гэтай справай зусім не цікавіцца. Пытанне аб грамадскім харчаванні не раз узнімалася на старонках газет, але гэтыя сігналы асталіся без вынікаў.

Гэта ж вельмі важнае пытанне, як дамагаюцца арцель наладзіць работу. Да гэтай пары арцель аддавалася вельмі мала ўвагі, асабліва дрэнна са снабжаннем фальдэмымі матэрыяламі і запаснымі часткамі.

МАЛЕНЬКІ ФЕЛЬЕТОН
БЕЗ ЦЯГАНІНЫ

(Дзёнік радыёматара)

29 верасня 1938 г. Дэзвіпадавая дэцка Лілія не дае спачкою: папа, прывялі радыё, хачу слухаць музыку і спевы, Сумленна прызнацца, я таксама влікі амаатар музыкі, Апрача таго, радыё — гэта не толькі музыка, але і лекцыі, даклады, апошнія весткі. Вырашыў, гэтым днём пайду на радыёвузел — дагаваруся аб правядзенні радыё.

1 настрочына. Прышоў на менскі радыётрансляцыйны вузел. Расказаў аб прычыне свайго прыходу. Залпаціў грошы, атрымаў квітаныню і абанементавую кніжку. Сабраўся выхадзіць. Успомніў, што абанементавая кніжка гэта яшчэ не галас дыктара, і рашыў спытаць, калі будзе мець здвальненне слухаць у сабе радыё. Мне адказалі:

— Гэтым днём.
3 ім, пытаю, мне давядзецца мець справу.

3 тэхнікам Бельскім.
23 настрочына. Тэрмін гэтым днём яшчэ не надыйшоў. Ніякага Бельскага я і ў вочы не бачыў. Ніхто не прыходзіў запытаць, як я зьбіраюся з абанементавай кніжкай і без радыё, і як мне спадбаліся апошнія канцэрты, што перадаваліся з Масквы.

Зайду, думаю, на радыёвузел, давядося — у чым справа. Можна ў іх аварыя калі здарылася ў офісе, ці можна тэхнік заваруць? Заходжу туды. Мне гавораць:

— Нічога асаблівага за час вашай адсутнасці ў нас не здарылася. Ніякіх аварыяў! Усе здаровы, адчуваюць сябе добра, чаго і вам жадаюць.

— Як-жа будзе з майм радыё?
— З вашым радыё? Вось тут справа крыху горш.

— Чаму горш?
— Бельскага няма і начальніка Нездэльцова таксама няма.

26 настрочына. Устаў а галаўным болем. Учора вечарам мне прышлося выслухаць нямала горкіх слоў ад жонкі. Яна мяне назвала наўдачнікам і назіраў гультыбам. Усе, гаворыць, людзі як людзі, а ты нават радыё прывесці не можаш. Што мне было ёй адказаць? — Лізі раскажы жонцы, што работа менскага радыёвузла яшчэ не да сягнула адпаведнай вышыні. Раскажы ёй, што ўсе скаргі яна не па таму адрасу накіравала, калі яна і слухаць нічога не хоча.

Зайшоў на радыёвузел, нікога не застаў! Памоў ні з чым, і 1 лістапада. Рыхтуеся да вялікага

святая. Ах, як добра было-б мець радыё ў дні свят! Слухаць Маскву, Красную плошчу. Лілія падыходзіць, бярэ руку маю, глядзіць яе.

— Папа, а калі ў нас будзе радыё? Што мне ёй адказаць! Надзеў паліто і накіраваўся. Куды-б вы думалі? Ну, вядома, на радыёвузел. Не ведаю, які ў мяне быў выгляд: у лінстра не глядзеў. Першае пытанне, якое мне задалі на радыёвузеле, было такое:

— Вы чымсьці неадаровы на вас твару няма. У вас якія-небудзь вялікія перажыванні?

— Перажыванні? Я ледзь не вылаўся, Самі ведаюць, чаму я так асунуўся, а яшчэ пытаюць. Начальнік даў цвёрдае слова: «да святая радыё будзе праведзена».

5 лістапада. Навін ніякіх. Радыё слухаюць тыя, у каго яно ёсць. Я-ж прадаўшаю свае маршруты па добра асвоеннай трасе: квэра — радыёвузел і — назад. Набліжаюся да ўстанавлення рэкорда па бегу і прыжках.

Сёння мне адказалі:
— Даем часнае слова: заўтра будзе мець радыё.

Добра. Паглядзім, што гэта будзе за часнае слова.

6 лістапада. З жалем канстатую, што слова начальніка радыёвузла аказаліся не зусім часным. Радыё мне яшчэ не прывялі.

9 лістапада. Пэваніў у бюро скарг Унаўважанага Наркамата сувязі СССР па БССР. Выслухалі мяне, запісалі і абяцалі выясніць. Што тут патрабуе высвятлення — для мяне і цяпер не ясна.

11 лістапада. Адбылася доўгачаканая сустрэча з Бельскім. Між намі была такая размова.

— Як, кіба вам яшчэ не прывялі радыё? Не можа гэтага быць!

— Згодзен, кажу, не можа гэтага быць і не павіна так быць. Але разам з тым, так яно ёсць.

13 лістапада. Брава! Прышоў канеп майм прыгодам Сёння прывялі радыё. Не прайшло і паўтара месяца з дня ўпалагы грошай, а я ўжо маю радыё. Вечарам сабралася ўся сям'я. Селі чай піць. Расказваю дзецям, як дабіваўся прыводзіць радыё. Дзеці ўважліва слухаюць, глядзіць на мяне з захапленнем. На іх тварах чытаю: вось які ў нас папа — настойлівы, энергічны, столькі пажысцей перанёс, а ўсё-ж дабіўся свайго.

С. КРАУЦОУ.

ВАКАЛЬНЫ КАНЦЭРТ

18 лістапада ў Менску сіламі студэнтаў Беларускай дзяржаўнай кансерваторыі і вучняў музыкальнага вучылішча быў дан канцэрт, прысвечаны дэкаду савецкай музыкі.

У канцэрце прымаля ўзлеў 17 чалавек студэнтаў, якія выканалі сорок два творы рускіх, беларускіх, украінскіх савецкіх кампазітараў.

Усе нумары былі выкананы вельмі ўдла. Асаблівай увагі заслугоўваюць выступленні студэнтаў Гарлік, Петра, чонка, Галла, Сімакоўскага, Вірковіч і інш.

З асаблівым захапленнем сустраці слухачы выступленне маладога студэнта падрыхтоўчага аддзялення тав. Картавенкі, які высокамастацка выканаў песню Лёны з оперы «Браты» — кампазітара Хрэннікава і «Счастливая старанна» — кампазітара Жаркоўскага і рад іншых выступленняў.

Канцэрт паказаў, што наша краіна мае вялікую колькасць маладых талентаў, якія зольны ўзяць вакальнае мастацтва на такую вышыню, на якой ніколі не было і не можа быць узята ні ў адной капіталістычнай краіне.

ДАУЖАНСНІ.



На ўсебеларускім стадыёне ў Менску 20 лістапада г. г. адбылася спартыўна-фізкультурна-гранатамётчыкаў — калгасінаў Менскага раёна. НА ЗДЫМКУ: начальнік Беларускага раёна Асоавіахіма тав. Каваленка П. П. тлумачыць умовы спартыўна-фізкультурна-гранатамётчыкаў узоры 1934 года. Фото Шышко (ФФ).

Міжнародны шахматны турнір

Відавочна, сказаўша стамленне пасля 9 напружаных тураў. Дзесяты тур, які іграўся 20 лістапада ў галандскім гарадку Брада, быў багаты пралікамі і неадгледжымі. Не глядзячы на тое, што гэты тур даў рад баявых схватак, можна чакаць, што па выніках гэтага ён аказалася самым мірным ва ўсім турніры.

У партыі Рэшаўскі — Батвінік белыя вытурна разыгралі лёт, што савецкі громайстар вельмі добра скарыстаў і атрымаў багату шансамі пазіцыю. Тонка і смелай афары якасі Батвінік дабіўся, аказалася-б, рашаючай перавагі і дапушчыў грубы пралік. У адзін з момантаў пазіцыя была крытычнай для Батвініка. Аднак, Рэшаўскі таксама заўваў. Батвінік скарыстаў яго пралік і пазбегнуў паражальнай небяспекі. У аддзеленым становішчы найбольш магчымы выхад партыі — нічы.

Вострую партыю разыгралі і Капабланка з Файнам. Экспэрымён свету іграў найлепшым чынам і пераў партыю ў лётны для сябе эндшпіль. Але і тут не абыйшоўся без пралікаў, і, хаця ў аддзеленай пазіцыі Капабланка таксама захоўвае некаторую перавагу, яго, відавочна, недастаткова будзе для выйгрыша.

Алехін у партыі з Эйве афарыаў пэшку і развіў моцны напіс на ферзевым фланзе. Эйве аказаўся без выхадных свайго становішча і выдатна абараніўся. Партыя перайшла ў спакойны эндшпіль, і кончылася ў нічы.

Толькі адна партыя — Керэса з Фларам — была выключена з своеасаблівага «справы праглядаў», устаноўленага ў 10 тураў. Гэта партыя абыйшла без праглядаў, але ў ёй не было і барацьбы. На 30-м колзе партнёры аглядзіліся на нічы.

Вялікая колькасць аддзеленых партыяў не дае магчымасці зараз вызначыць становішча кожнага з удзельнікаў. Даігрышам, якое адбылася ўчора ў Амстердаме, відавочна, уясе неабходную янасьць у турнірную таліцу. Сёння іграюцца 11-ты тур.

ГУРТКІ ГРАНАТАМЭТЧЫКАЎ У КАЛГАСАХ

Калгаснікі Менскага сельскага раёна гораха п'ятрымамі пачылі калгаснікаў-казакку Дона аб авалоданні гранатамётчаннем. У раздзале калгасінаў ужо арганізаваны гурткі гранатамётчыкаў. У калгасе імя ЦК КП(б)Б, Гатаўскага сельсавета, гранатамётчанне — любімы спорт калгаснікаў. 15 таварышоў рэгулярна прыходзяць на калгасную пляцоўку. Калгаснік Кірэй Гладкі ўжо мае

гэты гранату на адлегласць 42 метраў, калгаснік Сіпінаў Гладкі — на 40 метраў, калгасніца Лілія Місёна — на 26 метраў. Гуртком гранатамётчыкаў кіруе фізкультурны арганізатар — калгаснік Аляксандр Гаваркі.

Гурткі гранатамётчыкаў таксама арганізаваны ў калгасе «Чырвоны бая», Дабрыніўскага сельсавета, імя Леніна, Падгайскага сельсавета, і т. д.

ПЕРАД АЛІМПІЯДАІ МАСТАЦКАІ САМАДЗЕЙНАСЦІ ЧЫГУНАЧНІКАЎ

У першай паловіне снежня ў Смалянску адбудзецца алімпіяда мастацкай самадзейнасці чыгуначнікаў Заходняй чыгункі.

Гурткі мастацкай самадзейнасці рэскага клуба імя Леніна шырока разгарнулі падрыхтоўку да паказу свайх п'еснаў.

Харавы гурток рытуе да алімпіяды п'яць п'есен з жыцця чыгуначнікаў і рад нацыянальных беларускіх п'есен. Дзіцячы харэаграфічны (танцавальны) гурток выканае беларускі танец «Крылачок», гурток дарослых — «Лявоніху».

Драматэчны гурток будзе прадстаўляць групы чыгуначнікаў-дэкаматараў, якія працягваюць рад мастацкіх твораў, прысвечаных вялікай Сталінскай Канстытуцыі.

КАДРЫ ДЛЯ ПЕРАПІСУ НАСЕЛЬНІЦТВА

Па г. Менску закончана падбор і зацверджанне пералічных кадраў, зацверджаны — 922 чалавекі. Сярод іх 247 чалавек — актывісты выбарчых кампаній па выбарах у Вархоўныя Саветы СССР і БССР. Членаў і кандыдатаў партыі — 68, комсамольцаў — 660.

Па Менску створаны 11 пералічных аддзелаў, 75 інструктарскіх участкаў і 464 падліковыя ўчасткі. Створаны ўчасткі пры большых, гасцініцах і на вакзале. Закончана інструктаж загалікаў і наменікаў пералічных аддзелаў. Пры ўстановах і падпрямствах створаны 80 камісій садзейнасці.

Гарадскім камітэтам КП(б)В прыме партыява арганізаваныя дзвухдзённыя курсы з адрывам ад вытворчых дзяленняў і прапагандастаў на п'ятнаццаці перапісу. Праз курсы п'йдзю 1.000 агітатараў і прапагандаўцаў і каля 500 хатніх гаспадынь — актывісткі выбарчых кампаній у Вархоўныя Саветы СССР і БССР.

23 лістапада Кагановікі горадскага КП(б)В праводзіць нараду партыі актыва раёна па пытанню перапісу актыва раёна будучы праведзены і ў татніх раёнах.

ДА XX-ГОДДЗЯ БССР

У студзені месяцы 1939 года спадзіцца 20 год з дня ўтварэння Беларускай Савецкай Сцыялістычнай Рэспублікі. Праўленне саюза савецкіх пісьменнікаў БССР наменіла рад мерапрыемстваў па падрыхтоўцы да гэтай знамянальнай даты.

У прыватнасці Праўленне пасылае брыгады пісьменнікаў па падпрямствах, заводы, у калгасы і саюгасі рэспублікі для напісання мастацкіх нарысаў аб дасягненнях на гаспадарчым і культурным фронце за 20 год. Вынасею таксама спецыяльныя раманы аб стварэнні калектывнай пазмы да дванацігоддзя. Дзіцячыя пісьменнікі будучы пісаць рад аповядаў для дзіцяцей.

ФІЛЬМ «ВЯЛІКАЕ ЗАВАВА НА ЭКРАНАХ БССР

Надаўна Тбіліскае кіностадыёна дзіця на экраны Саюза выдатны горадска-рэвалюцыйны фільм «Вялікае завава» — па сценарыю Г. Пагара і М. Чыаурэлі. У фільме ярка запэчаны вобразы вялікіх правадароў чывета — В. І. Леніна і І. В. Сталіна.

Для БССР атрыманы 7 экзэмпляў фільма «Вялікае завава». Дзіцячыя пачне дэманстравацца ў Менску, Мінску, Гомелі, Мазыры і інш. гарадах і раёнах рэспублікі. Фільм ужо дэманстраваўся ў Барысаве. За 6 дзён прагледзела каля 12 тысяч працоўных.

НОВЫЯ АБОРОНЫ ГУРТКІ НА ФАБРЫЦЫ

ДОБРУШ. На папяровай фабрыцы «Герой працы» прыметна ажывілі абаронява работа. За час абмену авіямаўскай білетаў у рады Асоавіахіма ўступіла больш 400 новых членаў. Створана 5 стралковых гурткаў. За апошні час 106 рабочых і работніцаў здалі нормы на абаронява значкі рабочых без адрыву ад вытворчых авалодалі лётнай справой. 500 чалавек выказалі жаданне набыць працягваю работу часта транзіруюча працаваць у прапавіавах. У пакамерным і арганізавана станаўскага брыгады імя Асоавіахіма. Брыгадырам яе аляцця член Цэнтральнага Савета Асоавіахіма БССР тав. Васількова.

Пытаннем наладжвання абаронява работы і дапамогі Асоавіахіму п'дзень займаюцца фабрычны парты камітэт. Для членаў Асоавіахіма і вольнага лекцыі і даклады аб мірnodным становішчы.

Што чытаюць байцы

Кожны дзень пасля заняткаў бібліятэку Н-скай часці запэваюць чырвонаярмейскі, камандзіры і палітработнікі. Бібліятэка, якая налічвае 20 тысяч тамоў, задавальняе вялікі попыт байцоў і камандзіраў на творы класікаў марксізма-ленінізма, мастацкую і ваенную літаратуру.

Абанементавыя карткі чытачоў гавораць аб вялікім патрыятычным і культурным росце байцоў. Чырвонаярмейск тав. Байбазараў у гэтым годзе прачытаў 45 кніг. Сярод іх — «Жан Крыстоф» — Раман Ралана, «Мне 20 год» — Беланджы, творы Пункіна, Горкага, А. Талястога, Н. Остроўскага і інш.

Малаты баец тав. Ільін за апошні час прачытаў «Вольнамія граціцы» — Шапавалава, «Преступление Мартына» — Бахмэльева, «Очерки бурсы» — Памялюскага і іншыя.

ЭЛЕКТРЫФІКАЦЫЯ КАЛГАСНЫХ ДВАРОЎ БССР

Тысячы калгасных двароў БССР электрыфікаваны ў гэтым годзе за лік новабудаваных і папраўленых старых м'ясных электрастанцый. Нядаўна калгаснікі калгасаў «У а'езд Саветаў» і «Крайні Савецы», Чарныўскага раёна, атрымалі новую гідрэлектрастанцыю, пабудаваную на мелкаводнай рапе Магутнасць станцыі — 30 кіловат.

Ярка запэлілася лямпачка л'ічы ў калгасных дамах, калгасных пабудовах. У Чавускім раёне на мелкаводнай рапе лупшана ў эксплуатацыю Скарская калгасная гідрэлектрастанцыя, якая дае энергію для 110 светакропак калгаса «Першае мая».

За лік папраўлення электрастанцый за гэты год калгаснікі Гомельскага раёна атрымалі 600 светакропак, калгаснікі Віцебскага раёна — 577 светакропак, калгаснікі Магілёўскага раёна — 306 светакропак і т. д. Ад Белгрэса

ЭЛЕКТРЫФІКАЦЫЯ СЕЛЮЧКАЙ МТС

электрыфікавана Селючкая МТС, цескага раёна. Да канца лістапада калгасных двароў Прапойск, Полацкага і іншых раёнаў атрымалі электрычнае асвятленне. У Рагачоўскай МТС пускаецца ў эксплуатацыю вая электрастанцыя, магутнасцю ў кіловат.

Дзёнік

Сёння, у 7 гадзін вечара, у 2 партыява (паказ № 18, уаход з вул. Дзюгелскай) адбудзецца кансультацыя для наў ВКП(б), прапагандастаў, савецкай і лётнай горады, прысутнічаюць да амака мала п'учушыя гісторыі ВКП(б), па т'яг' трэба прысутнаць да вылучэння перага радзельна гісторыі ВКП(б). Уаход вольны.

Вым. абавязні аднаго рэдактар Д. Т. ЛЕБЕДЗЕУ.

ДА УВАГІ КАЛГАСАЎ!
Беларуская кантора Дзяржбанка
ПРЫСТУПІЛА
ДА СКЛАДАННЯ ПЛАНА
Крэдытавання калгасаў на 1939 г.
ПРОСЬБА ДА УСІХ КАЛГАСАЎ ДА 1 СНЕЖНЯ ПАДАЦЬ ЗАЯВУ У СВАЕ АД-ДЗЯЛЕННЕ ДЗЯРЖБАНКА НА ПАТРЭБНЫ КРЭДЫТ КАЛГАСУ У 1939 ГОДЗЕ ПА-КВАРТАЛЬНА, УКАЗАЎШЫ НА ЯКОЕ МЕ-РАПРЫЕМСТВА ПАТРЭБЕН КРЭДЫТ І НА ЛІКЮ СУМУ.
Адсутнасць заяўні нікога-небудзь калгаса пазбавіць Дзяржбанк магчымасці своечасова забяспечыць калгас крэдытам.
БЕЛКАНТОРА ДЗЯРЖБАНКА.

ДА ВЕДАМА УСІХ ПРАДПРЫЕМСТВАЎ, УСТАНОЎ І ГРАМАДЗЯН
На падставе ТЭЛЕГРАФНЫХ ПРА-ВІЛ І УКАЗАННЯЎ НК СУВ'ЯЗІ
АБАВЯЗКА ЗАХОУВАННЕ
НАСТУПНЫХ ПРАВІЛ
пры пасылцы тэлеграм:
1. ТЭЛЕГРАМ павіна быць напісана разборчыва чарніламі без паправак, або лена падрукавана на пішучай машыцы на п'янай бела паперы, або на тэлеграфным бланку і абавязкова праз два інтэрвалы.
2. У ТЭЛЕГРАМАХ не дазваляцца пісаць карочкава-дзучыя словы, супярэчачыя правілам граматыкі, не ўжываць у значнай разгаворнай гутарцы і ў друку, як на прыклад: спэшкава, акава, юрыкола, ала-манды, сярэаментарна, грузногава і т. д. Замест такіх слоў павіна быць напісана спецыяльнай накіз акумуляторныя бакі, юрыдыкаса школа, аламенічны лопатей, сырой лееаментарна, грузненны вагоны і т. д.
3. ТЭЛЕГРАМЫ, не адпавядаючыя ўказаным патрабаванням, напісаныя неразборчыва праз каноўку, на кавалках паперы, адоўка-кам на папрасвай паперы, са скарачана-злучанымі словамі і з адліжым пачаткам, бакс-валяючы адрас тэкет ці подліс тэлеграмы, — тэлеграфам прымацца не будуць.
УПРАДЗЕННЕ П'АНАРКАМСУВ'ЯЗІ СССР ПА БССР.

Table with columns: ДЗЯРЖАВАЯ УНУТРАНЯЯ ПАЗЫКА ДРУГОЙ ПЯЦГОД (ВЫПУСК ЧАПВЕРТАГА ГОДА), БЯСПРОЙГРЫШНЫ ВЫПУСК, ДАВЕДАЧАНАЯ ТАБЛІЦА ДЗЕВЯТАГА ТЫРАЖА ВЫІГРЫША, and a grid of numbers representing lottery results.

Беларуштэатр оперы і балета (па машынаме Дзяржтэатра БССР)
22 лістапада
ЛЕВЯДЗІНАЕ ВОЗЕРА
Абанемент № 22.
Пачатак у 8 гадзін веч.
Каса—э 12 да 2 і в 5 да 8 г. веч.
Беларускі дзяржаўны драматычны тэатр
22 лістапада
КАЦІРЫНА ЖАРНОСЕК.
Абанемент № 21.
Пачатак у 7 г. 30 м. веч. Каса адкрыта в 2 г. дня да 8 г. 30 м. веч.
Бесперапынна.
Кінотэатр «Чырвоная зорка»
ЧАЛАВЕК З РУЖКОМ
Кінотэатр «Спартак»
КАЦІРЫНА

ГОМЕЛЬСКІ ПЕДАГАГІЧНЫ ІНСТЫТУТ
абвясчае НАБОР
НА 8-МЕСЯЧНЫЯ КУРСЫ НА ПАДРХОТЧЫЦЫ НАСТАЎНІКАЎ ФІЗІКІ І МАТЭМАТЫКІ
На курсы прымаюцца асобы, маючы сярэдняе адукацыю і вытры машыны іспыты на фізіка-матэматычны, паліграфічны, рускай і беларускай мовы.
Курсанты забяспечваюцца стыпендыяй у размеры 200 руб. у месяц кватэрным — 60 руб. у месяц.
Заявы з падрабязнай афарыграфіяй і дакументамі аб адукацыі, станавішчы здароўя, з засведчаннямі ў дырэкцыі ўстаноў боеа харканы (3х4 см. без галаўнога ўбора) накіроўваць поштай або ала-вацкі асабіста ў каліграфічны інстытут (гор. Гомель, Пролетарская, 2) да 25 лістапада.
Іспыты в 25 да 30 лістапада. Пачатак заняткаў — 1 снежня г. г. ДЫРЕКЦЫЯ ПЕДІНСТЫТУТА.

АДКРЫТА ПАДПІСКА НА 1939 Г.
на ФІЗКУЛЬТУРНЫЯ ЖУРНАЛЫ
\*САСАІОЗНАГА КАМІТЭТА ПА СПРАВАХ ФІЗКУЛЬТУРЫ І СПОРТУ ПРЫ СНК СССР.
ТАБЛІЦА ПАДПІСНАЯ ПЛАТА:
НАЗВА ВЫДАННЯЎ, Кольк. нумароў у год, 12 мес., 6 мес., 3 мес., Цана асобнага нумара.
ГІМНАСТЫКА ТЭОРЫЯ І ПРАКТЫКА ФІЗІЧСКОЙ КУЛЬТУРЫ, НА СУПНЕ І НА МОРЭ ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ, НАХМАТНЫ В СССР, ФІЛІАТЭЛЬНІ КОМІТЭТА НАХМАТНО-НАПІСНАЯ ГАЗЕТА